

У КАЗАХСТАН — З АФІЦЫЙНЫМ ВІЗІТАМ

Учора Аляксандр Лукашэнка асабіста праводзіў у мінскім аэрапорце Прэзідэнта Кубы Мігеля Марыя Дыяса-Канеля Бермудэса і адправіўся з афіцыйным візітам у Казахстан. У Нур-Султане яго каля самага трапа сустракаў кіраўнік краіны — Касым-Жамарт Такаеў. Такія дзеянні лідараў — знакі асаблівай пашаны і сяброўскіх адносін паміж імі.

Пасля прылёту Аляксандр Лукашэнка ўсклаў кветкі да манумента «Абаронцы Айчыны», дзе звычайна адбываюцца ўрачыстасці да Дня Перамогі. Учора вечарам лідары краін абмеркавалі ўзаемадзеянне падчас нефармальнай вячэры. Сёння пачнуцца афіцыйныя перамовы. Плануецца, што асаблівы акцэнт на сустрэчы зробіць на гандлёва-эканамічным партнёрстве, пашырэнні прамысловай кааперацыі, узаемадзеяння ў сферы транспарту і высокіх тэхналогій. Чакаецца таксама заключэнне пагаднення аб пастаўцы і перапрацоўцы ў Беларусі казахстанскай нафты.

Учора ў Нур-Султане адбыўся беларуска-казахстанскі бізнес-форум, прымеркаваны да афіцыйнага візіту. Як расказаў журналістам БелТА старшыня Беларускай гандлёва-прамысловай палаты Уладзімір Улаховіч, там заключаны кантракты на 75 мільёнаў долараў ЗША.

У прыватнасці, БелАЗ падпісаў пагадненне аб сумеснай вытворчасці прадукцыі з прадпрыемствам «Астана-БелазСэрвіс К», «Гомсельмаш» і «Аграмашхолдынг KZ» заключылі пагадненне аб рэалізацыі прадукцыі, холдынг «Бабруйскаграмаш» дамовіўся аб пастаўках з кампаніямі «АграБізнесКазахстан» і «Аксуат». Мінскі трактарны завод падпісаў чатыры пагадненні аб сумеснай вытворчасці прадукцыі — з таварыствамі «Казахстанская Агра Інавацыйная карпарацыя», «Гандлёвы дом Беларускі трактар», «СемАЗ» і «Кампазіт Груп Казахстан». Аналагічны дакумент заключыў Мінскі аўтамабільны завод з HyundaiTransAuto.

ВЫКЛЮЧНА РАЗУМНЫЯ СТАЎКІ

Але пад заклад патрыманага смартфона грошай ужо не дадуць

У нашай краіне ўводзяцца змены ў рынку мікрапазык. Доўгачаканы дакумент, які павысіць даступнасць фінансавання для насельніцтва, накіраваны на абарону правоў спажыўцоў паслуг мікрафінансавых арганізацый. Пра гэта расказалі ва ўпраўленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў Нацыянальнага банка, каментуючы падпісаны кіраўніком дзяржавы Указ № 394 «Аб прадастаўленні і прыцягненні пазык».

Нагадаем, што цяпер мікрафінансавыя арганізацыі не абмежаваныя ў памеры працэнтаў, а таксама штрафаў і пеняў, якія яны выстаўляюць сваім кліентам, якія дапускаюць пратэрміноўку ў пагашэнні пазыкі.

Прэзідэнцкі ўказ павінен урэгуляваць гэтае пытанне. У прэс-службе Нацбанка адзначылі, што новаўвядзенні мяркуюць далейшае зніжэнне пазыковай нагрузкі на кліентаў праз абмежаванні сумы працэнтаў і няўстойкі, якія налічваюцца па дагаворах мікрапазыкі. Максимальны памер працэнтаў за ўвесь перыяд карыстання грашовымі сродкамі не можа перавышаць двухразовы памер асноўнага доўгу, а няўстойка (штраф, пеня) за парушэнне ўмоў — палову памеру асноўнага доўгу. «Абмежаванне закране ўсе дагаворы мікрапазыкі, у тым ліку заключаныя да моманту ўступлення ў сілу Указа № 394», — растлумачылі ў Нацбанку.

Пры гэтым фінансавыя ўлады краіны забаранілі выдачу мікрапазык некамерцыйнымі арганізацыямі, якія створаныя ў форме фондаў.

Каб выключыць асобныя нядобрасумленныя практыкі, абмяжоўваецца спектр рэчаў, якія выступаюць прадметам лізінгу па дагаворах. Імі змогуць стаць толькі транспартныя сродкі і жыллыя памяшканні. Аналіз паказаў, што пад выглядам дагавораў зваротнага лізінгу тэлефонаў, смартфонаў і іншай бытавой тэхнікі фактычна даваліся грошы ў пазыку пад завышаныя працэнтныя стаўкі без належнага інфармавання спажыўцоў.

Акрамя таго замацаваныя правы спажыўцоў паслуг, у тым ліку ў частцы атрымання поўнай і дакладнай інфармацыі аб умовах дагавора мікрапазыкі, правільнага разліку працэнтаў. Ва ўказе прапісаныя паўнамоцтвы Нацбанка па кірунку прадпісанняў мікрафінансавым арганізацыям у выпадках парушэння імі заканадаўства. Устаноўлены патрабаванні да рэкламнай дзейнасці па выдачы пазык, а таксама да інфармацыі, якая размяшчаецца на сайтах мікрафінансавых арганізацый.

Асноўныя палажэнні згаданага ўказа ўступаюць у сілу праз шэсць месяцаў пасля афіцыйнага апублікавання. Гэты час даецца Нацыянальнаму банку і Савету Міністраў, каб прывесці нарматыўныя прававыя акты ў адпаведнасць.

Сяргей КУРКАЧ.

Выбары-2019

ПАЛАТА ПРАДСТАЎНІКОЎ: ЖАНЧЫНЫ І МОЛАДЗЬ?

Сярод галоўных прычын адмовы ў рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты — недакладнасць дэкларацый і несапраўдныя подпісы.

Акруговыя выбарчыя камісіі зарэгістравалі 560 кандыдатаў у дэпутаты з 703 прэтэндэнтаў. Аб гэтым паведаміла старшыня Цэнтральнай камісіі Беларусі па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў Лідзія ЯРМОШЫНА ў відэаінтэрв’ю на сайце Нацыянальнага прэс-цэнтра.

Кіраўнік Цэнтрвыбаркама адзначыла, што частцы патэнцыйных кандыдатаў — 22 ахвотным — бясспрэчна адмоўлена ў рэгістрацыі. У гэтых прэтэндэнтаў не было права звярнуцца з заявамі, паколькі іх вылучылі грамадскія аб’яднанні, якім закон не надае правоў вылучэння кандыдатаў у дэпутаты.

«У сухім астатку больш за ўсё засталася кандыдатаў ад палітычных партый — больш за чатырыста. Астатнія — кандыдаты, вылучаныя шляхам збору подпісаў, і ад працоўных калектываў», — звярнула ўвагу Лідзія Ярмошына. Па яе словах прэтэндэнты ад палітычных партый адмоў атрымалі няшмат. Як правіла, яны звязаныя з недакладнасцю дэкларацый аб даходах і маёмасці.

У грамадзян, якія вылучаліся шляхам збору подпісаў, высокі працэнт несапраўдных подпісаў. Часцей гэта не адмысловая фальсіфікацыя, а памылкі ў падпісных лістах праз нявяданне закона, падкрэсліла кіраўнік ЦВК.

«Некаторыя кандыдаты па патрабаваннях, якія прад’яўляе закон, проста не могуць выбірацца ў дэпутаты. Напрыклад, каб стаць дэпутатам парламента, трэба пастаянна пражываць на тэрыторыі Беларусі», — адзначыла Лідзія Ярмошына.

Шэраг абласных выбарчых камісій ужо разгледзелі скаргі. У выпадку незадаволенасці прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат іх шлях ляжыць у абласны ці Мінскі гарадскі суд, рашэнні якіх — канчатковыя.

Па інфармацыі кіраўніка Цэнтрвыбаркама, больш за ўсё кандыдатаў у дэпутаты працуюць у сферы прамысловасці і транспарту, на другім месцы — прадстаўнікі галіны культуры і адукацыі, трэцяе — у работнікаў дзяржструктур. Удзельнічаюць у выбарах пенсіянеры, якія не прапусkalі і папярэднія кампаніі.

У параўнанні з кампаніяй 2016 года сярод зарэгістраваных кандыдатаў павялічылася колькасць жанчын, моладзі да 30 гадоў.

Варвара МАРОЗАВА.

Супрацоўніцтва

Прыклад канструктыўнага дыялогу

Так называе беларуска-турэцкія адносіны Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Турцыі ў Беларусі Кезбан Нілвана ДАРАМА. Падчас сустрэчы ў Нацыянальным прэс-цэнтры з нагоды Дня Рэспублікі Турцыі і заканчэння яе дыпламатычнай місіі яна расказала, што вельмі хацела заваяваць сэрцы беларусаў. Але адбылося наадварот. «Беларускі народ заваяваў маё сэрца», — прызналася пасол.

Кезбан Нілвана Дарама падвляла вынікі сваёй работы за чатыры гады, расказала пра дынаміку двухбаковых адносін у сферы інвестыцый, бізнесу, турызму.

Аснову гандлёвага партнёрства краін складаюць кантакты бізнес-колаў. У тым ліку, дзякуючы ім, узаемны тавараабарот расце з году ў год і ў 2018-м склаў адзін мільярд долараў ЗША. Новая мэта, якую паставілі лідары дзяржаў, — лічба ў 1,5 мільярда. На думку пасла, дасягнуць яе магчыма ў тэрмін ад двух да пяці гадоў.

Пры гэтым журналісты пацікавіліся, як ураўнаважыць двухбаковы гандаль і пазбавіцца значнай перавагі Турцыі ў сальда. «Пакуль вядзецца работа над трэцімі таварнымі групамі, трэба ўлічваць і лагістыку паставак, паколькі дастаўка тавару таксама можа значна адбівацца на яго цане», — паведаміла Кезбан Нілвана Дарама. Займаецца збалансаваннем гандлю і рабочая група, створаная пры міжурадавай камісіі.

Перспектыву турэцкія партнёры для беларускага бізнесу бачаць у зоне свабоднага гандлю краіны з ЕС і выгадным размяшчэнні паблізу з азіяцкім і афрыканскім рэгіёнамі. Наша дзяржава ў сваю чаргу — зручны партнёр для выхаду на рынак ЕАЭС.

Вялікі патэнцыял маюць інвестыцыі. У Беларусі ўжо працуюць 139 кампаній з турэцкім капіталам, самы маштабны праект з 1,3 мільярда долараў ЗША інвестыцый — у сферу тэлекамунікацый. Але цікавяць партнёраў і лагістыка, сельская гаспадарка, здабыча мінеральных угнаенняў, касметыка, будаўнічыя матэрыялы, рабочыя машыны і механізмы, аўтакамплектуючыя.

Беларускі бізнес таксама бачыць перспектывы на турэцкім беразе. У горадзе Кырыкале разам з азербайджанскімі калегамі працуе вытворчасць па зборцы трактароў. Разглядаюцца магчымасці па арганізацыі вытворчасці спецыяльнай, будаўнічай, дарожна-ўбарачнай тэхнікі. Кампанія цацак «Палессе» будзе сваю фабрыку ў Турцыі. Гэта дасць магчымасць пастаўляць цацкі і ў суседнія краіны. Пашырыць спектр магчымых праектаў дапаможа і другі інвестыцыйны форум у 2020 годзе.

І канешне, Турцыя — адзін з самых улюбёных курортаў. У 2018 годзе з прыростам сем працэнтаў краіну наведалі 245 тысяч турыстаў з Беларусі. Адчуваючы гэтую тэндэнцыю, расце і колькасць авіярэйсав у па маршруце Мінск—Стамбул, з вясны іх будзе ўжо 14 у тыдзень.

Марыя ДАДАЛКА.

ВАЖНЫЯ ЗВАНКІ

Традыцыйныя прамыя тэлефонныя лініі адбудуцца 26 кастрычніка ў аблвыканкамах і Мінгарвыканкаме. З 9.00 да 12.00 у суботу іх правядуць:

кіраўнік спраў БРЭСЦКАГА аблвыканкама Георгій Мікалаевіч ХВАЛЬКО. Тэл. 8 016 221 31 21;

намеснік старшыні ВІЦЕБСКАГА аблвыканкама Барыс Сяргеевіч ЯФРЭМАЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

намеснік старшыні ГОМЕЛЬСКАГА аблвыканкама Андрэй Васілевіч КАНЮШКА. Тэл. 8 023 233 12 37;

намеснік старшыні ГРОДЗЕНСКАГА аблвыканкама Уладзімір Іосіфавіч ДЗЯШКО. Тэл. 8 015 273 56 44;

намеснік старшыні МАГІЛЁўСКАГА аблвыканкама Руслан Віктаравіч ПАРХАМОВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;

намеснік старшыні МІНСКАГА аблвыканкама Іван Станіслававіч МАРКЕВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;

намеснік старшыні МІНСКАГА гарвыканкама Арцём Мікалаевіч ЦУРАН. Тэл. 8 017 222 44 44.



ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

У Іспаніі эксгумавалі астанкі Франсіска Франка

Спецыялісты эксгумавалі ў чацвер астанкі іспанскага дыктатара Франсіска Франка (1892—1975), якія былі пахаваны ў манументальным комплексе «Даліна палеглых» каля Мадрыда. Пра гэта паведамілі ва ўрадзе краіны.

Каб дастаць труну, у якой 44 гады таму быў пахаваны Франка, паднялі гранітную пліту вагой у 1,5 тоны, што пакрывала магілу.

Улады Іспаніі забаранілі выкарыстанне мабільных тэлефонаў у ходзе працэдур. Акрамя таго, усе прысутныя павінны былі прайсці праз металашукальнік. Прадстаўнікоў СМІ на эксгумацыю не пусцілі. Як чакаецца, у хуткім часе рэшткі дыктатара на верталёце будуць дастаўлены на могілкі ў Эль-Парда-Мінгарубія. Там адбудзецца перапахаванне каўдільё, перад пахаваннем пройдзе служба. На цырымоніі дазволілі прысутнічаць 22 сваякам Франка. Новае месца пахавання дыктатара будзе знаходзіцца ў склепе, дзе ў 1988 годзе была пахавана яго жонка Кармэн Пола.

Эксгумацыя Франка стала адной з першых ініцыятыў, агучаных сацыялістычным урадам практычна адразу пасля прыходу да ўлады летам 2018 года. Для гэтага кабмін адобрыў дэкрэт, які меў на ўвазе ўнясенне пэўных змяненняў у закон аб гістарычнай памяці.



Знойдзеныя ў прычэпе грузавіка ў Англіі 39 загінулых былі грамадзянамі Кітая

Усе 39 чалавек, целы якіх былі ў сераду знойдзены ў прычэпе грузавіка ў Эсэксе, паводле меркаванняў брытанскай паліцыі, былі грамадзянамі Кітая. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні, распаўсюджаным прэс-службай паліцэйскага ўпраўлення графства Эсэкс. «Было ўстаноўлена, што сярод

загінулых восем жанчын. Ёсць падставы меркаваць, што ўсе яны з’яўляюцца грамадзянамі Кітая. Па падазрэнні ў забойстве затрыманы адзін чалавек, які працягвае заставацца пад вартай», — сказана ў паведамленні. У паліцыі таксама ўдакладнілі, што ўсе, хто загінуў, — дарослыя, тады як раней паведамлялася, што сярод іх быў адзін падлетак.

За апошнія суткі паліцыя правяла выбыскі па трох адрасах у паўночнаірландскім графстве Арма, на тэрыторыі якога, па звестках вясчальнай карпарацыі «Бі-бі-сі», пражывае адзіны падазраваны, 25-гадовы жыхар Паўночнай Ірландыі. Паліцыя вывучае магчымую датычнасць маладога чалавека да дзейнасці груповак, якія спецыялізуюцца на перавозцы нелегальных мігрантаў у Еўропу.

Зараз асобы загінулых і абставіны іх смерці высвятляюцца. У якасці папярэдняй прычыны брытанскія СМІ называюць пераахладжэнне. Тэмпература ўнутры фуры-рэфрыжэратара, у якой былі знойдзены целы, знаходзілася на адзнацы мінус 25 градусаў па Цэльсію.

Пяскоў: Пуцін кіруецца Канстытуцыяй

У пытанні тэрміну знаходжання на вышэйшай дзяржаўнай пасадзе прэзідэнт РФ Уладзімір Пуцін кіруецца Канстытуцыяй Расіі, а не ўзростам. Пра гэта заявіў журналістам прэс-сакратар расійскага лідара Дзмітрый Пяскоў, адказваючы на пытанне, які ўзрост Пуцін лічыць для сябе гранічным для работы на пасадзе кіраўніка дзяржавы. «Работа прэзідэнта рэгламентуецца Канстытуцыяй РФ, — нагадаў афіцыйны прадстаўнік Крамля. — Бачанне ў яго (Пуціна. — «Зв.») заключаецца ў прытрымліванні Канстытуцыі».

Канстытуцыя РФ не ўстанаўлівае гранічнага ўзросту знаходжання прэзідэнта на пасадзе. Асноўны закон забараняе толькі займаць гэтую пасаду асобам, маладзейшым за 35 гадоў. Таксама ён абмяжоўвае знаходжанне на пасадзе прэзідэнта Расіі больш чым двума тэрмінамі запар.